

і выходзіць, што хоць там і многа пьюць, але такога пьянства як ў нас нема. Апроч таго, калі мы паглядзім, колькі дзе траціца грошэй на гарэлку, дык мы пабачым, што Расея ў гэтых стаіць чуць не на першым мейсцы.

У Францыі расход на алкаголь 34 рублі на чэлавека.

У Немеччыне . . .	27	"
" Расеі . . .	7	"
" Англіі . . .	32	"
" Аўстро-Венгрыі . . .	15	"
" Швэціі . . .	8	"
" Норвегіі . . .	7	"

„Што багатаму дазвалена, таго беднаму ня можна“, кажэ, наша беларуская прыказка і гэта съвятая праўда.

Але мы бачым, што Расея траціць на гарэлку больш як Англія, бо ў Англіі ідзе на алкаголь толькі 10 к. з рубля а ў нас 11 і гэта тады, калі даход у нас толькі 63 руб. на чэлавека, а ў Англіі 302 р.

Найбольшую згубу гарэлка прыносіць нашым вёскам. Для кішэні весковага селяніна, кожная капейка дарагая і часта, каб мець больш працавітых рук, бацькі бяруць нават с школы сваіх дзяцей, На школы бадай заўсягды нельга ластаць грошэй, а tym часам часта-густа можна пабачыць і такіе рэчы: у № 25 „Наша Нівы“ за 1908 г. у карэспандэнціі с села Мікалаеўшчыны, Мінск. г. было надруковано, што ад Новага году да 1 серпня, альбо за 7 месецоў было прапіто ўсаго 5012 р. 91½. І гэта прапіла адна вёска. Вось як у нас гуляюць!

Пэўне, што кожнаму чэлавеку патрэбна гадзіна адпачынку, але гэты адпачынак павінен быць разумным, а не такім як у нас, дзе ён і пьянством пачынаецца і пянством канчаецца. А каб гэтаго не было, трэба каб быў ў народа нешто такое, што прыцягalo-б яго лепей як гарэлка, дзе-б ён мог адпачыць ад сваей працы; вольна і спакойна правесці гадзіну другую часу. А ў нас па вёсках вельмі мала ёсьць школ і саўсім ніякіх чытальняў, якія прыносяць вельмі ылікую карысць селянам.

Дзеніс с-пад Слуцка.

(Цыфры ўзяты с статыстыкі пр. Олерова).

## ЛАСУН.

Ліха надало укаціца нейкай паганнай хваробе ў вёску Ценькаграйку. Што ана туды укацілася, гэта-б ешчэ не быва, — на тое яна і Ценькаграйка, але найгорш тое, што быў ад начальства наказ у воласць, каб хвэльчэр і старшина зараз жэ ехалі туда зрабіць дзяньне.

Мароз трашчэў, хоць ты лысых лічы; зоркі зіхацелі — міргалі, бытпам наджартовывалі с старшины і с хвэльчэр. Але і хвэльчэр

ня дурён,— і ён надумаў зажартаваць і з мароза, і з зорак, і глыбока запхнуўши ў сядзенне бутэльку моцнай гарэлкі, прыняў на свайго кана старшыню, і—пакаці. Едуць пяць, едуць дзесяць вёрастую,—пачаў да хвэльчэрской скуры мароз дабірацца; едуць калі карчмы, ён і просіць старшыню:

— Братка, папільнуй калі ласка, коніка, а я ўскочу да Янкеля паграецца.

— Добра, кажэ старшыня, мацней наваліўшыся на тое мейсца, дзе падгледзеў хвэльчэраву бутэльку.

Хвэльчэр патопаў, патопаў калі санак, але баючыся здрадзіцца,—папёр да Янкеля. Старшыня тымчасом, запусціўши рукі ў сядзенне, выцягнуў бутельку, атпечатаў і, мляскаючи языком ды ablіzывалася, ўсё высмактаў патроху і давай пхаць бутэльку на старое мейсца. Тым часам і хвэльчэр, перэкуліўши колькі чарак у Янкеля, выйшоў як раз у той час, калі старшыня хаваў бутэльку: спанатрыў, але зубы съяўшы,—замоўк. Селі. Едуць вярсту, другую. Хвэльчэр нашчунаў пад сабой бутэльку, выцягнуў і бачучы, што пустая, пачаў крычаць:

— Стой, стой, старшынка! Тут была бутэлька поўная атруты, дый нехта вылактаў; ці не бачыў каго калі воза як я ў Янкеля сядзеў? Прапаў бедны чэлавек! Прапаў!—, Братачка, загаласіў нямым голасом старшыня, мая-ж гэта работа, мая! Я такі чую, што мяне нешта пячэ і млюсна робіцца. Ратуй-жэ ты мяне, ратуй!

— Нема табе, старшынчка, рады,—зельля такога пры сабе не маю; хіба папрабуй прабегчы ладны кавалак,—адна мая рада і ёсьць, але бегчы трэба добрай рысью, амаль не ўскочку.

Саскочыў старшыня; хвэльчэр паціснуў коніка, а той лынды распнусціўши прэ і прэ за санкамі. Прасадзіў вярсту—расперазаўся; прапёр—другую—скінуў кожух; прамчаў ешчэ са дэльве—і язык высалапіў, дый давай прасіцца на воз. Жаліўся хвэльчэр:

— Садзіся, кажэ, братка, старшынчка,—ліха ўжо цябе на восьмё, але другі раз не дабірайся да чужой бутэлькі!

А. Гурло.

*Капыль.*

## З АМЭРЫКІ.

(*Ад нашага карэспандэнта.*)

Не адзін пэўне, селянін прадаў усё, калі меў што прадаваць, пазбыўся апошній худобы; кінуў родную вёску, братоў, сёстраў, таварышоў і дарагіх свайму сэрцу; не адзін рабочы, сабраўшы свае апошніе грошы, або гдзе пазычыўши, кінуўши сямью, падчас старых бацькоў без апекі,—дзеля таго толькі, каб „за марамі“ знайсьці лепшае жыццё,—адрэкліся, кажу, і кінуліся ў съвет далёкі, невядомы... Так зрабіў і я. С цвёрдым пастанаўленнем